

## ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы  
Кафедра гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі

запрашаюць прыняць удзел у

Міжнароднай навуковай канферэнцыі

### «Этна-канфесіянальныя адносіны ў Вялікім Княстве Літоўскім»,

Больш за сем стагоддзяў таму на тэрыторыі Цэнтральнай і Усходняй Еўропы аднавіліся працэсы культурнага ўзаемаўздзеяння рознаэтнічных груп насельніцтва і полірэлігійнага арэалу. Працэсы, якія за больш чым пяць стагоддзяў карэнным чынам змянілі культурную прастору гэтай часткі Еўропы, дазволілі выбудаваць стратэгіі ўзаемапаразумення, далі новы імпульс развіццю моўных, сацыяльных і палітычных адносін унутры Вялікага Княства Літоўскага, сфарміравалі юрыдычныя асновы і разгалінаваныя практыкі адаптацыі і інкультурацыі мігрантаў у сацыум поліэтнічнай дзяржавы.

Праблемы, якія мы б хацелі абмеркаваць вельмі насычаныя і часам маюць устойлівую гістарыяграфічную традыцыю, часам ва ўмовах новых крыніцазнаўчых і метадалагічных даследаванняў патрабуюць карэннага пераасэнсавання. У такіх умовах запрашаем да ўдзелу працы канферэнцыі і выкарыстання яе ў якасці пляцоўкі для абмеркавання і навуковай дыскусіі.

Па выніках канферэнцыі плануецца выданне спецыялізаванага навуковага зборніка.

Праблемнае поле канферэнцыі і пытанні да абмеркавання:

- *Талерантнасць як сацыяльная катэгорыя ў грамадстве Вялікага Княства Літоўскага і на беларускіх землях;*
- *міграцыйныя працэсы ва Усходняй Еўропе і Вялікім Княстве Літоўскім XIV – XVII ст.;*
- *этна-канфесійныя групы насельніцтва на Беларусі : ад адаптацыі да інкультурацыі;*
- *іслам у Вялікім Княстве Літоўскім і яго ўклад у гісторыка-культурную спадчыну Беларусі;*
- *нехрысціянскія палітычныя, эканамічныя і культурныя эліты Вялікага Княства Літоўскага;*
- *персанальная гісторыя ў крыніцах эпохі Вялікага Княства Літоўскага;*
- *сацыяльныя механізмы адаптацыі мігрантаў у грамадства Вялікага Княства Літоўскага;*
- *рэгіянальныя асаблівасці і цэнтральнаеўрапейскія тэндэнцыі XVI – XVIII ст.;*
- *цэнтр і перэферыя Вялікага Княства Літоўскага ў адносінах да нехрысціянскіх рэлігій і асобных хрысціянскіх канфесій;*
- *гістарыяграфія гісторыі канфесій на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага : навуковыя школы і даследчыя цэнтры XIX – XXI ст.*

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская, англійская (сінхронны пераклад не прадугледжаны).

Час правядзення: 2 – 3 лістапада 2018 г.

Месца правядзення: Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, Мінск, вул. Маскоўская, 15.

Фармат канферэнцыйных дакладаў і рэгламент канферэнцыі: на пленарным пасяджэнні – да 20 хвілін, на секцыях – да 15 хвілін.

Заяўкі з указаннем прозвішча, імя і імя па бацьку; ступені і звання; кантактных дадзеных; наймення структурнага падраздзялення і тэмы паведамлення дасылайце **да 1 кастрычніка 2018 г.** на адрас электроннай пошты: ([liubaja\\_aliona@mail.ru](mailto:liubaja_aliona@mail.ru)).. Персанальныя запрашэнні будуць дасланыя па папярэднім замове на адрас электроннай пошты.

Па пытаннем звяртайцеся ў Аргкамітэт, які знаходзіцца Мінск (220007), вул. Маскоўская, 15, кафедра гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі (каб. 319). Тэлефон – (375-17)2002047. Ці асабіста да загадчыка кафедры, кандыдата гістарычных навук Любай Алёны Аляксандраўны.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак.

Арганізацыйны збор для ўдзельнікаў не прадугледжаны. Пражыванне, выдаткі на ежу, транспартныя расходы і інш. аплочваюцца камандзіруючымі арганізацыямі.